

---

**Вольга Елісеева, Агата Ракава (Мінск, Беларусь)**

**ЭЛЕКТРОННЫ НАВУЧАЛЬНЫ РЭСУРС ПА  
БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ДЛЯ ПОЛЬСКАМОЎНЫХ  
НАВУЧЭНЦАЎ ПАЧАТКОВАГА ЎЗРОЎНЮ**

**Н**овым кірункам беларускага мовазнаўства з'яўляецца выкладанне беларускай мовы як замежнай, у тым ліку дыстанцыйнае і электроннае навучанне беларускай мове.

Асаблівай цікавасцю да вывучэння беларускай мовы вызначаеца Рэспубліка Польшча. «Выкладанне беларускай мовы, гісторыі і культуры ажыццяўляеца ў польскіх вышэйшых навучальных установах — у Варшаўскім універсітэце на кафедры беларускай філагогіі (створана ў 1957 г., з'яўляеца найстарэйшай за межамі Беларусі), у Беластоцкім універсітэце на кафедры беларускай філагогіі і на кафедры беларускай культуры, ва ўніверсітэце імя Марыі Кюрэ-Складоўскай у Любліне (аддзел беларусістыкі), у Апольскім універсітэце (аддзел беларусістыкі і ўкраіністыкі)» [3]. Дзейнасць кафедраў

і аддзелаў беларусістыкі ў названых універсітэтах дае багатыя навуковы плён. Эльжбета Смулкова, Ларыса Пісарэц, Міхал Саевіч і многія іншыя польскія навукоўцы займаюцца даследаваннямі ў галіне беларускай мовы.

Варта таксама адзначыць, што ў Польшчы працягвае калія 47 тыс. беларусаў (паводле выніку перапісу насельніцтва 2011 г.) [4, ст. 31]. Дзяржаўная праграма «Культура Беларусі» на 2016–2020 гг. сярод прыярытэтных мэтай вызначае «спрыяннне захаванню нацыянальна-культурнай ідэнтычнасці беларускай дыяспары», а падпраграма 4 «Беларусы ў свеце» сярод кірункаў дзеянасці называе «спрыяннне вывучэнню беларускай мовы ў краінах замежжа» [1].

Развіццё электроннай адукацыі з'яўляецца адной з задач дзяржаўнай праграмы развіцця лічбавай эканомікі і інфармацыйнага грамадства на 2016–2020 гг. [2].

Прадстаўленне беларускай мовы ў інтэрнэт-прасторы з'яўляецца важным фактам развіцця мовы ва ўмовах глабалізацыі і развіцця інфармацыйных тэхналогій. Паводле класіфікацыі ЮНЭСКА беларуская мова адносіцца да ўразливых (*vulnerable*) — «на мове размаўляе большасць дзяцей, але яе выкарыстаннне можа быць абмежаваным»<sup>1</sup> [6].

У 2013 г. шырокі водгук у беларускіх СМІ атрымаў артыкул венгерскага лінгвіста і матэматаіка Андраша Корнай «Лічбавая смерць моў» [5], у якой на-вуковец прадстаўляе «доказы масавага вымірання моў, выкліканага лічбавым разрывам»<sup>2</sup>, сцвярджае, што «спакуль менш за 5 % усіх моў могуць узняцца да выкарыстання ў лічбавай сферы»<sup>3</sup>. Пры класіфікацыі моў улічвалася пяць фактараў: «1) велічыня і дэмографічны склад моўнай супольнасці; 2) прэстыж мовы; 3) роля мовы ў самаідэнтыфікацыі; 4) узровень падтрымкі праграмнага забеспечэння; 5) Вікіпедыя»<sup>4</sup>. Паводле гэтых параметраў Андраш Корнай выдзеліў чатыры тыпы моваў: квітненочны (*thriving*), жывыя (*vital*), пакінутыя ў спадчыну (*heritage*) (тыповыя прыклады: царкоўнаславянская,санскрыт), маўклівыя (*still*). Беларуская мова разам з 83 іншымі мовамі была ўключана даследчыкам у другі тып: безумоўна жывыя мовы. Такія вынікі даюць падставы для аптымізму. Парабунніне крытэрый вызначэння статусаў мовы паводле класіфікацыі ЮНЭСКА і паводле даследаванняў Андраша Корнай дэмансструе, што беларуская мова, хоць і зацічаная да «ўразливых», выбрала перспектыўныя шляхі развіцця і шырока прадстаўлена ў інтэрнэт-прасторы.

Актыўнае развіццё інфармацыйных тэхналогій у сферы адукацыі, у тым ліку ў галіне лінгвадыдактыкі, неабходнасць шырэйшага прадстаўлення

беларускай мовы ў інтэрнэт-прасторы і цікавасць да беларускай мовы ў Рэспубліцы Польшча пацвярджаюць актуальнасць стварэння электронных навучальных рэсурсаў па беларускай мове.

Дадзены артыкул прысвечаны агляду электроннага навучальнага курса для вывучэння беларускай мовы як замежнай польскамоўнымі навучэнцамі пачатковага ўзроўню. Курс створаны на базе сайта «Вывучаєм беларускую: з любою да мовы» ([by.lang-study.com](http://by.lang-study.com)) і з'яўляецца прыкладам супрацы прадстаўнікоў дзвюх кампетэнцый: IT-спецыяліста (В. Я. Елісеева) і філагага, выкладчыка мовы (А. А. Ракава). Ролі выкананыя пры стварэнні курса падзяляліся наступным чынам.

IT-спецыяліст, кандыдат тэхнічных навук В. Я. Елісеева ажыццяўляе:

- агульную тэхнічную падтрымку праекта (усталёўка і наладка праграмнага забеспечэння сайту і забеспечэнне яго функцыянування, вёрстка шаблонаў, карэктроўка структуры рэсурсу і інш.);
- преактаванне рэсурсу [by.lang-study.com](http://by.lang-study.com) і яго асобных модуляў;
- кіраўніцтва ўсім праектам;
- пастановку, размеркаванне і ўдакладненне задач для студэнтаў, магістрантаў і іншых удзельнікаў праекта;
- навучанне і кансультатыўнае выкарыстаннне неабходных праграмных інструментau.

Філагаг, выкладчык мовы, магістр філагагічных навук А. А. Ракава выконава распрацоўку раздзела «Асновы» для навучэнцаў пачатковага ўзроўню, у які ў 2016 г. уключаны асобны падраздзел «Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków», які складаецца з 20 уроکаў:

Lekcja 1. Samogłoski i twarde spółgłoski.

Lekcja 2. Spółgłoski [r], [l], [j̃].

Lekcja 3. Miękkie gloski w języku białoruskim.

Lekcja 4. Miękkie [r] i [l], miękkie syczące.

Lekcja 5. Jeszcze kilka ważnych informacji o wymowie i czytaniu.

Lekcja 6. Niektóre zasady białoruskiej fonetyki w porównaniu do polskiej. To pomaga!

Lekcja 7. Witamy się po białorusku!

Lekcja 8. Mińsk stolica Białorusi.

Lekcja 9. Co to jest?

Lekcja 10. Skąd jesteś?

Lekcja 11. Cześć! Co robisz?

Lekcja 12. Chcę czytać książki — koniugacja I.

Lekcja 13. Smacznego!

Lekcja 14. Czym się interesujesz?

Lekcja 15. Urodziłem się...

Lekcja 16. Będę się uczyć!

Lekcja 17. Gdzie jesteś?

<sup>1</sup> most children speak the language, but it may be restricted to certain domains.

<sup>2</sup> evidence of a massive die-off caused by the digital divide.

<sup>3</sup> less than 5% of all languages can still ascend to the digital realm.

<sup>4</sup> (i) the size and demographic composition of the language community; (ii) the prestige of the language; (iii) the identity function of the language; (iv) the level of software support; and (v) Wikipedia.

Lekcja 18. Kiedy ostatnio byłeś w teatrze?

Lekcja 19. Wszystkiego najlepszego!

Lekcja 20. Uczymy się nazywać czas.

Падрадзэл «Kurs języka białoruskiego na poziomie A1 dla Polaków», у сваю чаргу, уключае дэве лагічныя часткі, якія адпавядаюць:

- уводна-фанетычнаму курсу — першыя 6 урокаў;
- лексіка-граматычнаму курсу — астатнія 14 урокаў.

Урокі ўводна-фанетычнага курса паслядоўна знаёміць навучэнцаў з сістэмай гукаў беларускай мовы і змяшчаюць, акрамя неабходных тлумачэнняў (якія ўключаюць і парабанні з фанетычнай сістэмай польскай мовы), аўдыёзапісы вымаўлення асобных гукаў і слоў з гэтымі гукамі. Акрамя гэтага, навучэнцам пропаноўваецца замацаваць атрыманыя веды, выконваючы адпаведныя практикаванні, якія ўключаны ў склад урока. Для ўводна-фанетычнага курса былі створаны 27 інтэрактыўных практикаванняў і 43 аўдыёзапісы. Прадстаўлены практикаванні розных тыпаў: суаднісненне, выбар правільнага адказу, запаўненне пропускаў, катэгорызацыя. Графічнае афармленне практикаванняў разнастайнае, некаторыя суправаджаюцца ілюстрацыямі.

Урокі лексіка-граматычнага курса прысвечаны пэўным лексічным і граматычным тэмам і ў асноўным складаюцца з наступных частак: слоўнік да тэксту, навучальны тэкст па адпаведнай камунікатыўнай тэмэ (большасць тэкстаў створана ў форме дыялогаў ці палілогаў), пытанні па тэксле, граматычныя табліцы і каментары, лексіка-граматычныя практикаванні. Было створана 12 навучальных тэкстаў, 107 лексіка-граматычных практикаванняў розных тыпаў: заданні на запаўненне пропускаў, на суаднісненне, на размяшчэнне элементаў у правільнай паслядоўнасці, на выбар правільнага адказу, а таксама графічныя практикаванні: крыйаванкі, пошук слоў сярод літар.

Асноўныя этапы працы над стварэннем электроннага навучальнага курса для вывучэння беларускай мовы як замежнай для польскамоўных навучэнцаў пачатковага ўзроўню наступныя:

- вызначэнне метадалогіі навучання ў межах курса і распрацоўка неабходных навучальна-метадычных матэрыялаў;
- апрацоўка тэкстаў згодна з задачамі курса (прастаўленне націскай, выдзяленне галоўнай інфармацыі і г. д.);
- стварэнне і падбор ілюстрацый, аўдыёзапісаў;
- стварэнне інтэрактыўных практикаванняў;
- распрацоўка структуры ўрокаў;
- размяшчэнне падрыхтаваных матэрыялаў на сайце [by.lang-study.com](http://by.lang-study.com), уключаючы графічнае афармленне тэкстаў, табліц, заданняў.

Паколькі адным з прынцыпаў распрацоўкі курса было аспектна-комплекснае вывучэнне мове, лексічныя і граматычныя тэмы аб'ядноўваліся з улікам метадычнай мэтазгоднасці. Суадненнасць камунікатыўных і граматычных тэм выглядае наступным чынам (граматычная тэма, пасля камунікатыўной).

Складенне назоўнікаў, прыметнікаў і займеннікаў:

- назоўны склон — асабістая дадзеная (канструкцыі тыпу: *мяне завуць Алена. Я настаўніца*), сям'я (канструкцыі тыпу: *у мяне ёсьць малодыши брат*); арыентацыя ў горадзе, экспкурсіі (канструкцыі тыпу: *гэта драматычны тэатр*);
- родны склон — назвы краін, гарадоў (канструкцыі тыпу: *Збігнёў з Польшчы*);
- давальны склон — мерапрыемствы, святы (канструкцыі тыпу: *я падарыў малодышаму брату самалёт, жадаем вам здароўя*);
- вінавальны склон — назвы ежы, (канструкцыі тыпу: *я ем смажаную бульбу*) паводзіны ў краме, назвы колераў (канструкцыі тыпу: *цi магу я паглядзець гэты блакітны магнік*);
- творны склон — прафесіі (канструкцыі тыпу: *ён працуе інжынерам*), зацікаўленасці (канструкцыі тыпу: *я цікаўлюся класічнай літаратурай*);
- месны склон — арыентацыя ў горадзе (канструкцыі тыпу: *ён на той плошчы*), віды транспарту (канструкцыі тыпу: *Алена ездзе на аўтобусе*).

Лексічная тэма «Апісанне памяшкання» выкарыстоўваецца для пайтарэння ўсіх склонаў.

Спражненне дзеясловаў:

- спражненне дзеясловаў у цяперашнім часе — назвы асноўных дзеянняў чалавека (канструкцыі тыпу: *мы кожны дзень ходзім ва ўніверсітэт*);
- прошлы час дзеясловаў — падарожжы, экспкурсіі (канструкцыі тыпу: *мы купаліся і загаралі*);
- будучы час дзеясловаў, закончанае і незакончанае трыванне дзеясловаў — падарожкі, экспкурсіі, планаванне пасездкі (канструкцыі тыпу: *я пaeду ў Мінск і буду там вучыцца*).

Прыслоўі:

- утварэнне прыслоўяў ад якасных прыметнікаў — надвор'е (канструкцыі тыпу: *на вуліцы сонечна*).

Лічэбнікі:

- колькасныя лічэбнікі — асабістая дадзеная, узрост (канструкцыі тыпу: *мне трыццаць гадоў*); паводзіны ў краме (канструкцыі тыпу: *магнік каштуе дваццаць тысяч рублёў*), спорт (канструкцыі тыпу: *французскі біятланіст адстае на дваццаць секунд*);
- парадкавыя лічэбнікі — спорт (канструкцыі тыпу: *наша каманда была першая*).

Лексічная тэма «Назвы жывёл» не вывучаецца асобна, некаторыя найбуйныя ужывальныя слова прадстаўлены ў ўводна-фанетычным курсе.

Вывучэнне службовых часцін мовы не выносіцца ў асобную тэму ў сувязі з падабенствам ужывання ў беларускай і польскай мовах. Пропануюцца асобныя практикаванні ў межах іншых лексіка-граматычных тэм.

У тэксты, распрацаваныя для курса, мы імкнуліся ўключыць тры кампаненты:

- лексічны (слова, устойлівия словазлучэнні, некаторыя фразасалагізмы, што адпавяданоць вызначанай тэме);
- граматычны (тэкст ілюструе граматычную тэму, якая вывучаецца ў межах ўрока);
- культуралагічны (звесткі пра гісторыю, культуру Беларусі, спецыфіку зносінаў на беларускай мове).

Вядома, што электронны рэсурс не дазваляе ў поўнай меры сфарміраваць камунікатыўныя навыкі, асабліва ў сферы вуснага маўлення. Імкнучыся кампенсаваць гэты недахоп, мы стваралі многія навучальныя тэксты ў форме дыялогаў ці палілогаў, каб канструкцый, характэрныя для вуснага дыялагічнага маўлення, засвойваліся пасціна. Для таго, каб акрэсліць сітуацыю, у якой адбываецца дзеянне, і ўдзельнікаў размовы, былі створаны ілюстрацы.

Перад навучальнымі тэкстамі змяшчаецца слоўнік, які складаўся згодна з дыферэнцыйнымі прынцыпам, г. зн. у яго ўключаліся слова, якія рознічаюцца па гучанні і значэнні ў беларускай і польскай мовах. У беларускіх словамах прастаўлены націскі. Амаль пасля кожнага сказа навучальнага тэксту прыводзіцца пераклад на польскую мову, а таксама дадзены неабходныя тлумачэнні адносна асаблівасцяў ужывання ў маўленні тых ці іншых беларускіх слоў і выразаў.

Заданні да тэксту дазваляюць праверыць яго разуменне, замацаваць новую лексіку і могуць адзначаць ролю імітатыўных заданняў па граматыцы. Прапануюцца практикаванні на выбар правільнага адказу, заданні на запаўненне прабелаў, размяшчэнне элементаў у правільнай пасядоўнасці.

Граматычны матэрыял пададзены ў асноўным у форме табліц. Прыклады ў табліцах узяты пераважна з навучальных тэкстаў да ўрокаў. Каментарыі даваліся ў выпадку адрознення граматычных канструкцый у беларускай мове, спецыфічных фанетычных працэсаў у фармантах.

Апошнім этапам працы стала размяшчэнне створаных матэрыялаў на сайце «Вывучаем беларускую: з любою да мовы» ([by.lang-study.com](http://by.lang-study.com)). Сайт створаны на платформе «Wordpress», былі выкарыстаны як стандартныя магчымасці размяшчэння матэрыялаў, так і магчымасці, звязаныя са зменай коду html.

Варта таксама адзначыць, што сам рэсурс «Вывучаем беларускую: з любою да мовы» разлічаны на навучэнцаў рознага ўзроўню, якія могуць быць носьбітамі розных моў. Уесь праект — гэта эксперыментальная пляцоўка для студэнтаў-філолагаў, якія вучачца ствараць электронныя навучальныя рэсурсы па беларускай мове. Прапанаваныя на сайце вучэбныя матэрыялы ўесь час удасканальваюцца і пашыраюцца. Гэта доўгатэрміновы праект, пастаянна паляпшаецца і развіваецца, дзякуючы намаганням розных удзельнікаў.

Рэсурс «Вывучаем беларускую: з любою да мовы» — гэта мультымедыйны гіпертэкставы навучальны рэсурс, які ствараецца па стандартных

прынцыпах распрацоўкі звычайнага сайта. Гэта дасмагчыласць кожнаму студэнту, які прымасе ўдзел у распрацоўцы сайта, атрымаць вонят стварэння вэб-рэсурсу, які можа спатрэбіца ім амаль у любым кірунку далейшай прафесійнай дзеянасці.

Структура рэсурсу праектавалася такім чынам, каб задаволіць наступныя патрабаванні:

- колькасць асноўных раздзелаў не павінна быць занадта вялікай, таму што гэта можа зрабіць працу карыстальніка з рэсурсам складанай і незразумелай;
- кошны асноўны раздзел першага ўзроўню павінен адпавядаць аднаму з відаў працы падчас вывучэння мовы: засвасні лексікі, набыццё камунікатыўных навыкаў, навучанне чытанню і пісьму, трэніроўка і замацаванне ведаў;
- укладенасць падраздзелаў не павінна перавышаць трох узроўняў, для забеспечэння зручнасці выкарыстання (usability);
- структурата рэсурсу павінна быць універсальнай, разлічанай на навучэнцаў з розным узроўнем валодання мовай, а функцыянальныя ўласцівасці сайта павінны забяспечыць гнуткую навігацыю і пошук інфармацыі, якая адпавядае пізунаму ўзроўню;
- найменні раздзелаў павінны быць простымі і зразумелымі для іншамоўных навучэнцаў.

З улікам пералічаных патрабаванняў у структуру рэсурсу, акрамя разгледжанага вышэй падраздзела для польскамоўных навучэнцаў, уключаны наступныя асноўныя раздзелы: «Слоўнік», «Дыялогі», «Тэксты», «Практикаванні».

Асаблівасцю функцыянавання рэсурсу з'яўляецца падтрымка розных спосабаў прагляду адной і той жа старонкі сайта: 1) цалкам па-беларуску; 2) па-беларуску з прастаўленымі ва ўсіх словамах націскамі; 3) па-беларуску з даданым перакладам на рускую мову; 4) па-беларуску з даданым перакладам на польскую мову. Гэты пералік не абмежаваны і тэхнічна можа быць пашыраны на падтрымку іншых варыянтаў прагляду. Распрацоўшчыкі спадзяюцца, што з цягам часу рэсурс будзе папяўняцца дадатковымі спосабамі прагляду, напрыклад з перакладам на англійскую мову. Але для гэтага неабходныя выкананія, якія распрацаваюць адпаведны кантэнт. Таксама ж існуючыя старонкі сайта не заўсёды падтрымліваюць пералічаныя вышэй варыянты прагляду з-за таго, што рэсурс уесь час развіваецца, а склад ўдзельнікаў праекта амаль кожны год мяняецца. Таму, на жаль, на сайце існуе шэраг недапрацовак.

Карыстаючыся магчымасцю, аўтары звязтаюцца да ўсіх зацікаўленых выкладчыкаў беларускай мовы і запрашваюць да ўдзелу ў праекце. Звязацца з распрацоўшчыкамі можна, скарыстаўшыся формай зваротнай сувязі на сайце [by.lang-study.com](http://by.lang-study.com) у раздзеле «Пра праект».

## Літаратура

1. Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016–2020 годы. Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.03.2016 № 180 // Министерство культуры Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 2016. — Режим доступа: <http://kultura.gov.by/page/kultura-belarus-0>. — Дата доступа: 06.09.2016.
2. Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы. Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23.03.2016 № 235 // Совет Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. — 2016. — Режим доступа: <http://www.government.by/upload/docs/file4c1542d87d1083b5.PDF>. — Дата доступа: 06.09.2016.
3. Міхневіч, А. Я. Слоўка за слоўкам: алфавітны даведнік па культуры беларускай мовы для ўсіх / А. Я. Міхневіч, Л. П. Кунцэвіч, Ю. В. Назаранка. — Мінск, 2006.
4. Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment // Council of Europe [Electronic resource]. — Mode of access: [http://www.coe.int/t/DG4/linguistic/Source/CECR\\_EN.pdf](http://www.coe.int/t/DG4/linguistic/Source/CECR_EN.pdf). — Date of access: 06.09.2016.
5. Komai, A. Digital Language Death / András Komai // PLOS ONE [Electronic resource]. — 2013. — Mode of access: <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077056>. — Date of access: 06.09.2016.
6. Marchant, C. Fundamentals o modern Belarusian / Chris Marchant // vitba.org [Electronic resource]. — Mode of access: <http://www.vitba.org/fofmb/introduction.html>. — Date of access: 06.09.2016.